

Жыццёвінкі

МЕСЦЫ НАШЫХ СУСТРЭЧ

КВЕТКІ

Вера Пятроўна жыве на другім паверсе. Дзевяціпавярховы дом, у яким знаходзіцца яго кватэра з трох пакоў, стаіць так, што пад вокнамі, асабліва ўранку і бліжэй да вечара, нясецца людская плынь — людзі спяшаюцца на прыпынкі, той адзін у дзюэк «асобах»: тралейбусы і аўтобусы. Там — своеасаблівы мурашнік. Жанчына бачыць яго з акна, іншы раз назірае, як таўкаўца людзі на прыпынку, і, прызнаецца, крыху шкадуе, што ўжо колькі гадоў як на пенсіі і не мае дачынення да таго мурашніка. Сваё ад'ездзіла. Сваё адпрацавала. А рабіла яна на будоўлі тынкоўшчыцай, мулярам — ды кім толькі не рабіла! Як толькі вырвалася з вёскі — адразу на будоўлю. А куды ёй цяпер падацца? На «Сельмаш»? Можна было, там аднавіся-каўчы рабілі, але сусед, ён на заводзе даслужыўся на той час да старшага майстра, адгаварыў: табе, маўляў, ахвота слухаць, як тут вухаюць молаты, стракоцкія станкі ды з вэчна выпаканымі мазутам рукамі хадыць? Адгаварыў, адным словам. І сам жа па-раўня падацца на будоўлю. «Там хоць паветра чыстае». Якое яна там чыстае, Верак даведаецца пазней сама. Даведаліся глытаць пыл, нохаць уедлівы, не заўсёды прыемны пах фарбы. На будоўлі яна сустрапа і сваё сямейнае шчасце. У адной брыгадзе з ёй працаваў крыху сарамлівы хлапчына Віцька, гэта пазней ён стане Віктарам Іванавічам, бацькам трох сыноў і адной дачкі. Калі маладыя пабраліся шлюбам, ім выдзелілі амаль адразу ж пакой у інтэрнаце, а неўзабаве і кватэру на два пакойчыкі ў «хрушчоўцы». Радаецца не было канца! Маці, якая прыехала з вёскі, каб павіншаваць наваёнаў, пляснула рукамі: «Божухны, дык вам ужо большая кватэра і не трэба! Я так рада за цябе, Верак! Жывіце дружна».

Можна было б жыць і ў гэтай кватэры, аднак з цягам часу ў ёй зрабілася цесна: пайшлі дзеці. Спяцца нарадзілася дачка, а потым амаль адзін за адным пабагацела сямя і на трох сыноў. Бацькі і не заўважылі, як гляздо апусцела. Дачка пабралася шлюбам і пераехала ў сталіцу — муж забраў да сябе, сыны атрымалі свае кватэры, жывуць асобна непадалёку. А потым здарылася бяда: памёр Віктар. З таго часу Вера Пятроўна жыве адна. Што цяжка, каб размяняць ці прадаць трохпакаёўку, ніхто з дзяцей нават не заікнуўся. Жыве маці ў ёй і няхай жыве. Яны прынесуць, прывячужу і цёплае слова скажуць.

Аб адным шкадуе жанчына — не адважылася ў свой час на дачу. А жадане такое мелася. Цяпер позна. Марыла, як прыгожыць дворык кветкамі. Мо таму, што не збылася даўняя мара, Вера Пятроўна ўсур'ез занялася кветкамі ў гарадскім жыллі. Дзе толькі можна, прыткнуць вазончыкі і чарпакі. Герань, камелія, амарыліс, бягоня, фіялка, калч, кітайская ружа...

Прыехаў неяк да яе старэйшы сын Іван, а маці якраз перано-сіла кветкі з балкона на падаконнік. Спытаў:

— Што гэта ты, мама, калі ні завітаю, з кветкамі туды-сюды ходзіш?

А Вера Пятроўна спынілася, павярнулася да сына, шчыра прызналася:

— А таму так часта кветкі месцамі мяняю, каб людзі бачылі, якія яны ў мяне прыгожыя! Няхай і на гэтыя паглядзяць! Бо хто іх там, на балконе, убачыць?..

Сын паглядзеў з акна на тратуар. Людзі сапраўды снюдалі туды-сюды. Толькі ніхто з іх нават не зірнуў на кветкі.

Пра гэта Іван маці нічога не сказаў...

ЭХ, ПЯТРО...

У старэйшых класах мы вучыліся ў адной школе — Ільчыўскай Рагачоўскага раёна. А жылі ў вёсцы Гута, якая была прыкладна за два кіламетры ад школы. Пятро стале жыхар вёскі, а я тут толькі нарадзіўся, а потым з бацькамі жыў на Быхаўшчыне, дзе так працавалі настаўнікамі. Паколькі там была васьмігодка, то я вярнуўся да дзяды Якава і бабы Пелагеі ў Гуту, каб далей працягваць вучобу, бо Ільчыў не надалька і школа там лічылася лепшай у наваколлі. У чым я неўзабаве пераканаўся і сам.

Пятро ці не мацней за усіх выглядаў у матэматыцы. Яна давалася яму даволі лёгка, і я не здзіўлюся, каб пасля заканчэння школы ён адразу ж паступіў у магілёўскі машынабудавальны інстытут. Потым на нейкі час сувязь паміж намі перарвалася, бо я вучыўся ў Львове, служыў ваенным карэспандантам у Ашхабадзе, а калі вярнуўся ў Беларусь назусім, сустраўся выпадкова з Пятром у Гуте. Ён разам з бацькам рамантаваў паркан, а я вяртаўся з вудай з ракі. Паўліталіся. Пагаварылі пра жыццё-быццё. Пятро не адорыў маё звальненне з арміі, я, у сваю чаргу, даводзіў пра планы на будучае. На тым і развіталіся. Не ведаю, пераканаў яго ці не.

Жыццё звяло нас гадоў праз дзесцяць. Я ўжо быў прынятны ў Саюз пісьменнікаў, у мяне выходзілі кнігі, ставіліся спектаклі на маіх п'есах у тэатрах. Меў намер сустрэцца калі-небудзь з Пятром, надаваць яму кнігу з аўтографам, бо ў Магілёве, дзе астаяўся аднакласнік, бываў даволі часта ў тэатры, выступаў у працоўных калектывах і школах па публікацыях бюро прапаганды мастацкай літаратуры.

І такая сустрачка адбылася. Аднак не так, як мне бачылася, як мне хацелася б... Жыў у Магілёве і другі мой аднакласнік і зямляк — Васіль. Ад яго і даведаўся пра трагедыю, якая здарылася з Пятром. На той час ён займаў пасаду галоўнага інжынера аўтапрадпрыемства, рыхтаваўся заняць пасаду дырэктара... А неяк вяртаўся дадому з работы ўзімку, паслізнуўся, ударыўся спінай... Ну, ударыўся і ударыўся сабе. Бывае. У паліклініку не звярнуўся: прайдзе. Тым больш што няма калі ляжыцца, неўзабаве траба прымаць дырэктарскія справы. А потым пачаў заўважваць, што робіцца няроўнай хада, не слухаюцца ногі... Калі звярнуўся да ўрача, было занатад пазна: хвароба пачала імяклява прагрэсараваць, я ўжо было цяжка спыніць... Ляжыўся ў і сваім горадзе, і да лекараў на Украіну ездзіў. Нічога не дапамагло. Скончылася ўсё інвальднай калексіяй. І не толькі ёй... Забрала дзіця і паішла да бацькоў жонка. «Мне такі мужчына не патрэбны!» Цяжка, вельмі цяжка было Пятру. Не здзіўніліся ўсе мары, здрадзіла жонка. «Чаго-чаго, але гэтага ад яго не чакаў!» — пазней пачуў я ад Пятра.

Я прайшоў тады да яго з Васілём. Пятро доўга адчыняў, мы перагаворваліся праз дзверы, ён прасіў пачакаць. Калі ўвайшлі, адразу ж пацкавіўся, ці не пахне ад яго з нас адкалонам, бо ў яго тады адразу ж з'явілася алергія. Звярнуў аднаў, што ў пакоі былі пабудаваны металічныя канструкцыі, якія дапамагалі Пятру рухацца па кватэры. «Хлопцы з аўтаматнага зрабілі!» — сказаў нам. А глянуўшы на мяне і радзёкропку, пастанавіў усміхнуцца: слухаю цябе часта па радыё... Не забавіліся мы тады ў аднакласніка. Хоць і радаваўся ён нам, але бачылі, што яму трэба рабіць такія-сякія працэдуркі. «Неяк мяне ў вёсцы да бацькоў адвезлі. Але не змог там. Бабулькі прыходзіць, глядзяць на мяне і ахаюць, ойкаюць... Шкадуць... Не пераношу я гэтага... Не люблю... Бачу, мама пакутуе... Як-небудзь ужо тут... Сястра прыходзіць, памагае...»

Развіталіся.

Вось так склаўся лёс майго аднакласніка. Калі бываю на вясковых могілках, падыходжу і да яго. Дзіўлюся на вывалю, што на гранітным помніку, і ўздыхаю: эх, Пятро... табе б яшчэ жыць і жыць...

І не ведаю, у каго папрасіць прабачэння, што мы так рана яго страцілі...

Васіль ТКАЧОУ.

№	Вид товара
371.	Набор вилок ВИТАЛИОР 8 шт.
372.	Набор ложек ВИТАЛИОР 8 шт.
373.	Набор чашек ВИТАЛИОР 200 мл 6 шт.
374.	Набор тарелок ВИТАЛИОР д- 220 мм ПП белая – 8 шт.
375.	Идеальное копченое мясное ВИТАЛИОР «Колбаса «Белостокская» высший сорт в/к (групп. газ.)
376.	Сыр плавленый ВИТАЛИОР «Настоящая дружба» 55 % (брикет) 80 г
377.	Сыр плавленый ВИТАЛИОР «Минский» 30 % (брикет) 80 г
378.	Сыр плавленый ВИТАЛИОР «Оранский плюс» 45 % (брикет) 80 г
379.	Сапфетки бумажные ВИТАЛИОР белые 100 шт
380.	Орех грецкий ВИТАЛИОР 90 г
381.	Ирис ВИТАЛИОР б/к 100 г
382.	Куряга ВИТАЛИОР 100 г
383.	Смесь ВИТАЛИОР «Десертный коктейль» 100 г
384.	Смесь ВИТАЛИОР «Фантазия» 80 г
385.	Чернослив ВИТАЛИОР 100 г
386.	Томаты маринованные ВИТАЛИОР стерилизованные 680 г
387.	Ассорти томаты и огурцы маринованные ВИТАЛИОР стерилизованные 680 г
388.	Носки ВИТАЛИОР женские р. 23 белый
389.	Носки ВИТАЛИОР женские р. 25 белый
390.	Носки ВИТАЛИОР женские р. 23 черный
391.	Носки ВИТАЛИОР женские р. 25 черный
392.	Носки ВИТАЛИОР женские р. 23 перламутр
393.	Носки ВИТАЛИОР женские р. 25 перламутр
394.	Носки детские ВИТАЛИОР 15–16 белый
395.	Носки детские ВИТАЛИОР 15–16 ш. белый
396.	Носки детские ВИТАЛИОР 15–16 белый
397.	Носки детские ВИТАЛИОР 15–16 бл. розовый
398.	Носки детские ВИТАЛИОР 15–16 бл. голубой
399.	Носки детские ВИТАЛИОР 15–16 св. серый
400.	Носки детские ВИТАЛИОР 15–16 белый
401.	Носки детские ВИТАЛИОР 15–16 471 т. синий
402.	Носки детские ВИТАЛИОР 17–18 37 т. желтый
403.	Носки детские ВИТАЛИОР 17–18 145 лазурный
404.	Носки детские ВИТАЛИОР 17–18 145 св. серый
405.	Носки детские ВИТАЛИОР 17–18 489 джинс
406.	Носки детские ВИТАЛИОР 17–18 489 т. синий
407.	Носки детские ВИТАЛИОР 17–18 490 белый
408.	Носки детские ВИТАЛИОР 17–18 490 т. серый
409.	Носки детские ВИТАЛИОР 17–18 490 черный
410.	Носки детские ВИТАЛИОР 19–20 37 т. желтый
411.	Носки детские ВИТАЛИОР 19–20 145 лазурный
412.	Носки детские ВИТАЛИОР 19–20 145 св. персик
413.	Носки детские ВИТАЛИОР 19–20 489 джинс
414.	Носки детские ВИТАЛИОР 19–20 489 т. синий
415.	Носки детские ВИТАЛИОР 19–20 490 белый
416.	Носки детские ВИТАЛИОР 19–20 490 т. серый
417.	Носки детские ВИТАЛИОР 19–20 490 черный
418.	Носки мужские ВИТАЛИОР 25 000 черн
419.	Носки мужские ВИТАЛИОР 27 000 черн
420.	Носки мужские ВИТАЛИОР 29 000 черн
421.	Шоколад белый декорированный ВИТАЛИОР «Давай будем смельчак» 40 г
422.	Шоколад белый декорированный ВИТАЛИОР «Давай будем заботливым» 40 г
423.	Шоколад белый декорированный ВИТАЛИОР «Давай будем храбрым» 40 г
424.	Шоколад белый декорированный ВИТАЛИОР «Давай будем добрым» 40 г
425.	Шоколад белый декорированный ВИТАЛИОР «Давай будем мямликом» 40 г
426.	Шоколад белый декорированный ВИТАЛИОР «Давай будем мудрым» 40 г
427.	Шоколад белый декорированный ВИТАЛИОР «Давай будем ярким» 40 г
428.	Шоколад белый декорированный ВИТАЛИОР «Давай будем нежным» 40 г
429.	Батон ВИТАЛИОР «Бережия» особый нарезан. высший сорт (упак.) 0,5 кг
430.	Чипсы картофельные ВИТАЛИОР «Нежное суфле» ванильное 200 г
431.	Конфеты ВИТАЛИОР «Нежное суфле» шоколадное 200 г
432.	Смесь арахиса ВИТАЛИОР в оболочке со вкусом «Барбекю оригинальный» 70 г
433.	Смесь арахиса ВИТАЛИОР в оболочке со вкусом «Васаби оригинальный» 70 г
434.	Смесь арахиса ВИТАЛИОР в оболочке со вкусом «Сметаны, лука и сыра» 70 г
435.	Смесь арахиса ВИТАЛИОР в оболочке со вкусом «Томат с паприкой оригинальный» 70 г
436.	Крупя ячневая ВИТАЛИОР 800 г
437.	Чипсы картофельные ВИТАЛИОР рифленые со вкусом укропа 75 г
438.	Чипсы картофельные ВИТАЛИОР рифленые со вкусом сыра 75 г
439.	Чипсы картофельные ВИТАЛИОР рифленые со вкусом томата 75 г
440.	Чипсы картофельные ВИТАЛИОР рифленые со вкусом сметаны и лука 75 г
441.	Вада сахарная ВИТАЛИОР со вкусом клубники 30 г
442.	Вада сахарная ВИТАЛИОР со вкусом ванили 30 г
443.	Поплотена бумажные ВИТАЛИОР неокрашенные, тисненые, с перфорацией, двухслойные бумажные
444.	Бумага туалетная ВИТАЛИОР белая (14 рул.) 2-х сл.
445.	Бумага туалетная ВИТАЛИОР белая с ароматом клубники (14 рул.) 2-х сл.
446.	Бумага туалетная ВИТАЛИОР белая с ароматом луговых цветов (14 рул.) 2-х сл.
447.	Бумага туалетная ВИТАЛИОР белая (14 рул.) 3-х сл.
448.	Батончик-мюсли ВИТАЛИОР с ванилью частично глазированный витаминизированный 28 г
449.	Батончик-мюсли ВИТАЛИОР с ананасом и манго частично глазированный витаминизированный 28 г
450.	Батончик-мюсли ВИТАЛИОР с бананом и яблоком частично глазированный витаминизированный 28 г
451.	Губки кухонные ВИТАЛИОР профилированные 5 шт.
452.	Миндаль ВИТАЛИОР жареный 70 г
453.	Фундук ВИТАЛИОР жареный 80 г
454.	Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛИОР со вкусом сметаны и лука 75 г
455.	Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛИОР со вкусом сыра 75 г
456.	Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛИОР со вкусом 75 г
457.	Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛИОР со вкусом хлеба 75 г
458.	Лук ВИТАЛИОР особый с семечками нарез. подорожный 0,45 кг
459.	Хлеб ВИТАЛИОР томатный особый зер. заводной (пак.) 0,45 кг
460.	Комплексная пищевая добавка сухая ВИТАЛИОР «Ароматизатор ванилин» порошок 2 г
461.	Идеальное копченое вареное мясное Колбаса ВИТАЛИОР «Докторская» высший сорт
462.	Сапфетки влажные для детей ВИТАЛИОР с ароматом ягод 15 шт.
463.	Арахис ВИТАЛИОР жареный соленый 200 г
464.	Приправа сухая ВИТАЛИОР Карри 20 г
465.	Куряга красная ВИТАЛИОР 100 г
466.	Паприка красная ВИТАЛИОР 20 г
467.	Приправа сухая ВИТАЛИОР «Плов по-узбекски» 20 г
468.	Приправа сухая ВИТАЛИОР «Смесь пяти молотых перцев» 20 г
469.	Базиллик ВИТАЛИОР 7 г
470.	Молоко ВИТАЛИОР 1,5 % (нор-пак) 1 л
471.	Молоко ВИТАЛИОР 3,2 % (нор-пак) 1 л
472.	Молоко ВИТАЛИОР 3,5 % (нор-пак) 1 л
473.	Смесь арахиса ВИТАЛИОР в оболочке со вкусом «Сыр, бекон и лук» 70 г
474.	Ватные палочки ВИТАЛИОР стачки квадратной 200 шт
475.	Гематоген ВИТАЛИОР «Гематоген Кокосовый» 40 г
476.	Гематоген ВИТАЛИОР «Гематоген Шоколадный» 40 г
477.	Сушари ВИТАЛИОР «Классика» с арахисом 0,25 кг
478.	Сушари ВИТАЛИОР «Классика» с арахисом 0,25 кг
479.	Орگانно-кислая пищевая добавка сухая ВИТАЛИОР «Разрыхлитель теста» 15 гр
480.	Колбаса из мяса птицы ВИТАЛИОР «Молочная» высший сорт вар. 500 гр
481.	Полуприправа. Клеши ВИТАЛИОР картофельные с мясом (заморож.) 450 г
482.	Полуприправа. Клеши ВИТАЛИОР картофельные с луком (заморож.) 400 г
483.	Лоры картофельные ВИТАЛИОР сухие пак. 240 г
484.	Снеки картофельные ВИТАЛИОР со вкусом сыра 80 г
485.	Снеки картофельные ВИТАЛИОР со вкусом сметаны и лука 80 гр
486.	Снеки картофельные ВИТАЛИОР со вкусом бекона 80 гр
487.	Рукав для запекания ВИТАЛИОР 5 м с клипсой
488.	Чайный напиток из лепестков суданской розы ВИТАЛИОР 70 г
489.	Идеальное копченое Колбаса ВИТАЛИОР «Рубинская» мясная высший сорт с/к мяс.
490.	Идеальное копченое Колбаса мясная «Домашняя» высший сорт с/к мяс. (МГС)
491.	Вада ВИТАЛИОР «Минская мясная» питьевая негазированная (ПЭТ) 5л/шт.
492.	Пряники ВИТАЛИОР «Полночь» плюс 300 г
493.	Вада природная питьевая ВИТАЛИОР «ФРОСТ CLASSIC» ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ негаз. (колпачок «sport cap») 0,33 л
494.	Соус майонезный ВИТАЛИОР Провансаль постный 180 г
495.	Кетчуп ВИТАЛИОР для шашлыка и гриля 2 пак. 180 г
496.	Кетчуп томатный ВИТАЛИОР 2 пак. 180 г
497.	Полуприправа. Пищевая добавка сухая ВИТАЛИОР «Разрыхлитель теста» 15 гр
498.	Орғанно-кислая пищевая добавка сухая ВИТАЛИОР «Разрыхлитель теста» 15 гр
499.	Маюран ВИТАЛИОР 7 г
500.	Желатин ВИТАЛИОР пищевой П-140 15 г
501.	Сметана ВИТАЛИОР 15 % (пленка) 400 г
502.	Сметана ВИТАЛИОР 20 % (пленка) 400 г
503.	Сметана ВИТАЛИОР 25 % (пленка) 400 г
504.	Грибы шампиньоны ВИТАЛИОР BON APPETIT с горчицей и паприкой целые стерилизованные консервированные (ст/б) 235 г/470 г
505.	Шоколад белый декорированный ВИТАЛИОР «Зимняя коллекция» 40 г
506.	Суп-пюре ВИТАЛИОР гороховый с зелеными фасолью
507.	Суп-пюре ВИТАЛИОР сметанный с баклажанами и грибами 16 г
508.	Суп-пюре ВИТАЛИОР сметанный с грибами 20 г
509.	Закуска рыбная измельченная ВИТАЛИОР из лосося атлантического соленого с приправой Форшмак «По-Шарски». Рыбное кулинарное изделие 220 г
510.	Идеальное копченое мясное Колбаса ВИТАЛИОР «Мясной дуэт» оригиналн. высший сорт с/к
511.	Напиток ВИТАЛИОР VIA DEL CORSO натуральный газированный непастеризованный слабоалкогольный 6,8 % 0,75 л
512.	Напиток ВИТАЛИОР Каскад Лимонад газированный безалкогольный (ПЭТ) 1,5 л
513.	Напиток ВИТАЛИОР Каскад Тархун газированный безалкогольный (ПЭТ) 1,5 л
514.	Напиток ВИТАЛИОР Каскад Дюже газированный безалкогольный (ПЭТ) 1,5 л
515.	Кефир ВИТАЛИОР 2,5 % нор-пак 1 л
516.	Даржина ВИТАЛИОР «Кавказская особая» 180 г
517.	Хрен ВИТАЛИОР Домашний традиционный 170 г
518.	Кефир ВИТАЛИОР 3,2 % нор-пак 1 кг
519.	Кетчуп ВИТАЛИОР «Томатный» первая категория (дой-пак) 300 г
520.	Кетчуп ВИТАЛИОР «Шашлычный» (дой-пак) первая категория 300 г
521.	Фиштакс ВИТАЛИОР обжаренные соленые 70 г
522.	Идеальное копченое вареное мясное Колбаса ВИТАЛИОР «Докторская» высший сорт 500 г
523.	Сироп ВИТАЛИОР сахарный ароматизированный с ароматом киви 750 мл
524.	Сироп ВИТАЛИОР сахарный ароматизированный с ароматом вишни 750 мл
525.	Сироп ВИТАЛИОР сахарный ароматизированный с ароматом ананас 750 мл
526.	Пресервы. Сардина (Иваши) ВИТАЛИОР тушка в прино-солевой заливке 350 г/ 500 г
527.	Снеки экстрюзионные ВИТАЛИОР «Соломка сладкая» фас. 0,12 кг
528.	Снеки экстрюзионные ВИТАЛИОР «Соломка с маком» фас. 0,12 кг
529.	Шербет ВИТАЛИОР «Араховый» с клюквой (ПП) 200 г
530.	Печенье овсяное ВИТАЛИОР с черносливом (ПП) 300 г
531.	Снеки экстрюзионные ВИТАЛИОР «Палочки популярный» фас. 200 г
532.	Снеки экстрюзионные ВИТАЛИОР «Палочки с солью» фас. 200 г
533.	Лед пищевой ВИТАЛИОР кубический 1 кг
534.	Сельдь атлантическая ВИТАЛИОР крупная нежирная слабосоленая в/у. Соленая пряная рыбная продукция
535.	Пресервы. Килька балтийская неразделанная в солевой заливке 350 г/520 г
536.	Пресервы. Скумбрия атлантическая ВИТАЛИОР кусочки в солевой заливке 400 г/ 500 г
537.	Пресервы. Салака балтийская ВИТАЛИОР неразделанная в прино-солевой заливке 700 г/1000 г

№	Вид товара
538.	Закуска рыбная измельченная ВИТАЛИОР из сельди атл. соленой и скумбрии атл. холодного копчения с пряностями Форшмак «Оригинальный». Рыбное кулинарное изделие 220 г
539.	Пресервы. Сельдь атлантическая ВИТАЛИОР кусочки в прино-солевой заливке 400 г/510 г
540.	Пресервы. Килька балтийская неразделанная в прино-солевой заливке 350 г/520 г
541.	Пресервы. Сельдь атлантическая филе без кожи в прино-солевой заливке 350 г/500 г
542.	Пресервы. Сельдь атлантическая ВИТАЛИОР кусочки в солевой заливке 420 г/ 510 г
543.	Пресервы. Килька балтийская неразделанная в прино-солевой заливке 700 г/1000 г
544.	Пресервы. Килька балтийская неразделанная в солевой заливке 700 г/1000 г
545.	Свежкла отварная ВИТАЛИОР нарезанная (соломкой) стерилизованная в вакууме 0,5 кг
546.	Свежкла отварная ВИТАЛИОР целая стерилизованная в вакууме 0,5 кг
547.	Батончик вафельный ВИТАЛИОР «Vita.by» с арахисом в молочной глазури 37 г
548.	Батончик вафельный ВИТАЛИОР «Vita.by» с воздушным рисом в молочной глазури 38 г
549.	Идеальное копченое мясное Сардельки ВИТАЛИОР «Домашние» высший сорт вар. (моцарт)
550.	Фасоль натуральная ВИТАЛИОР красная 425 мл/400 г/220 г
551.	Фасоль натуральная ВИТАЛИОР белая 425 мл/400 г/220 г
552.	Йогурт ВИТАЛИОР с наполнителем «Малина» 2,5 % 150 г
553.	Йогурт ВИТАЛИОР с наполнителем «Ваниль» 2,5 % 150 г
554.	Йогурт ВИТАЛИОР с наполнителем «Персик» 2,5 % 150 г
555.	Йогурт ВИТАЛИОР с наполнителем «Клубника» 2,5 % 150 г
556.	Вадли ВИТАЛИОР со вкусом вареной сгущенки 200 г
557.	Картофель ВИТАЛИОР в овощах с грибами (заморож.) 400 г
558.	Сырок творожный глазированный ВИТАЛИОР с начинкой «Молоко сгущенное вареное» и ароматом ванили 23 % 40 г
559.	Сырок творожный глазированный ВИТАЛИОР с начинкой «Лесная ягода» и ароматом ванили 23 % 40 г
560.	Набор односторонних приборов ВИТАЛИОР
561.	Соль ВИТАЛИОР 1 кг
562.	Масло оливковое ВИТАЛИОР 500 мл
563.	Масло оливковое ВИТАЛИОР 250 мл
564.	Сардина ВИТАЛИОР
565.	Сардина ВИТАЛИОР
566.	Мороженое с клюквой 250 г

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры.

Участие в игре допустимо только для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих в Республике Беларусь: «иностранцы лица и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь. Участниками Рекламной игры не могут быть члены комиссии, а также лица, состоящие в трудовых отношениях с организатором, их супруги, близкие родственники и лица, находящиеся с ними в отношении союда.

7.1. Для участия в рекламной игре необходимо в период с 15 июля 2020 года по 10 сентября 2020 года включить: